

## ЗЕЛЬВА НА ДВА ДНЯ СТАЛА РЕСПУБЛИКАНСКИМ ЦЕНТРОМ КАРАТЭ

[Наши новости](#) | 25-05-2012, 15:49

*У мінулыя выхадныя Зэльва стала цэнтрам каратэ – пад эгідай Беларускай федэрацыі шатакан каратэ-до тут прайшлі рэспубліканскі чэмпіянат і першынства “Зэльвенскія тыграняты”. Асноўная мэта спаборніцтваў – прапаганда здаровага ладу жыцця сярод маладога пакалення, папулярызацыя каратэ, павышэнне спартыўнага майстэрства навучэнцаў.*

Такой колькасці ўдзельнікаў у Зэльве яшчэ не было: паспаборнічаць сюды прыехалі 282 спартсмены з 28 клубаў і арганізацый Мінска, Гродна, Бабруйска, Пінска, Ваўкавыска і многіх іншых гарадоў. Даволі прадстаўнічай была дэлегацыя Беларускай федэрацыі шатакан каратэ на чале са старшынёй **Андрэям Вількіным**. Ён жа ўзначаліў судзейскую калегію, у склад якой увайшлі заслужаныя прадстаўнікі гэтай федэрацыі, прадстаўнікі спартыўных клубаў і арганізацый рэспублікі. На працягу двух дзён арэнай захапляльных, напружаных і дынамічных паядынкаў выступала вялікая спартыўная зала СШ №3.



### **ЗЭЛЬВЕНСКІЯ ТЫГРАНЯТЫ**

Спартсмены малодшых узростаў груп спаборнічалі ў першынстве. Па традыцыі, яго адкрылі самыя юныя ўдзельнікі – каратысты ва ўзросце да 6 гадоў, якія толькі пачынаюць выступаць на вялікіх спаборніцтвах. Таму ў ката яны выконвалі самыя лёгкія фармальныя практыкаванні. хлопчыкі і дзяўчынкі стараліся выканаць

практыкаванне як мага лепш. У адных гэта атрымлівалася лепш, у другіх – горш. У малодшай групе ўдала выступіў чатырохгадовы Кірыл Сцепанчук з Зэльвы, які стаў сярэбраным прызёрам. У наступнай узроставай групе ўсе прызавыя месцы занялі зэльвенцы: чэмпіёнам стаў Кірыл Шышлоўскі, сярэбраным прызёрам – Данііл Лозка, бронзавым – Данііл Тарыма. Кірыл Сцепанчук паспрабаваў свае сілы і ў гэтай, больш старэйшай, узроставай групе, і заняў чацвёртае месца.

Вельмі ўдалымі сталі спаборніцтвы для Уладзіслава Ганчарэнкі, які выступаў сярод спартсменаў сямігадовага ўзросту. У сваёй групе ён заваяваў залаты медаль, затым яшчэ тройчы атрымліваў гэтую высокую ўзнагароду ў іншых раздзелах першынства. Акрамя гэтага, ён стаў сярэбраным і бронзавым прызёрам у старэйшых узростаў груп.

Кірыл Шышко пяць разоў стаў чэмпіёнам, двойчы – сярэбраным прызёрам спаборніцтваў. Такой колькасці ўзнагарод не атрымаў больш ні адзін удзельнік.

Сярод спартсменаў ва ўзроставай групе ад 7 да 12 гадоў чэмпіёнамі ў індыві-дуальным ката сталі Іван Семяняка, Кірыл Малімонаў і Анастасія Мацюк, бронзавымі прызёрамі – Уладзіслаў Мацкевіч, Вадзім Чура. Некаторыя з іх удала выступілі і ў старэйшых узроставах груп (напрыклад, Анастасія заваявала яшчэ дзве бронзавыя ўзнагароды).

У камандным ката не было роўных пераможнай тройцы ў складзе Уладзіслава Ганчарэнкі, Вадзіма Чуры і Кірыла Шышко. Яны перамаглі ва ўзроставай групе

6–9 гадоў, затым – у групе 10–12 гадоў. Бронзавым прызёрам у гэтым раздзеле спаборніцтваў сталі 2 каманды: у складзе Мацвея Канановіча, Аляксандра Лазоўскага і Уладзіслава Мацкевіча, а таксама Лізаветы Копач, Івана Семянякі і Івана Водніка.

Самымі відовішчымі сталі паядынкі ў індывідуальным кумітэ. У гэтым



раздзеле спаборніцтваў зэльвенцы таксама былі на вышыні. Ва ўзроставах груп 5–6 і 7 гадоў першае месца занялі Данііл Лозка, Уладзіслаў Ганчарэнка, другое – Данііл Тарыма і Аляксандр Лазоўскі, трэцяе – Данііл Шышлоўскі і Уладзіслаў Мацкевіч, чацвёртае – Кірыл Сцепанчук і Аляксандр Юрэвіч. Сярод каратыстаў-васьмігодкаў сярэбраным прызёрам стаў Кірыл Шышко, а сярод удзельнікаў 9–10 гадоў ён – чэмпіён. У 7-гадовай

узроставай групе сярэбраную ўзнагароду заваявала Ганна Крэчка.

Па выніках першынства зэльвенскія каратысты занялі лідзіруючыя пазіцыі і тым самым пацвердзілі, што яны лепшыя не толькі ў вобласці, але і ў рэспубліцы.



## ШАНАВАННЕ ЮБІЛЯРАЎ

Вечарам, пасля завяршэння першага дня рэспубліканскага першынства, у РДК адбылося святочнае мерапрыемства “Каратэ – гармонія жыцця і выхавання”, прысвечанае дзесяцігадоваму юбілею клуба “Фудасін”. Кіраўнік клуба **Уладзімір Ламека** раскажаў пра станаўленне і поспехі “Фудасіна”. Ад сябе асабіста і ад вучняў ён выказаў вялікую падзяку за падтрымку

клуба, дапамогу ў арганізацыі спаборніцтваў у Зэльве старшыні райвыканкама Я.С.Пальчысу, намесніку старшыні райвыканкама В.М. Семяняку, начальніку аддзела адукацыі С.М.Лойку, старшыні Беларускай федэрацыі шатакан каратэ А.Я.Вількіну і спонсарам: старшыні галіновага прафсаюзнага камітэта РУП “Гроднаэнерга” В.І.Забароўскаму, старшыні прафкама “Ваўкавыскія электрасеткі” В.І.Астукевічу, дырэктару Зэльвенскага ПМС К.І.Бердніковічу, начальніку ўпраўлення капітальнага будаўніцтва М.П.Бердніковіч, старшыням СВК “Бародзічы” А.П.Прэдку, “Галынка” – Я.В.Грэцкаму, “Сынкавічы” – Д.А.Дзяшко, в.а дырэктара МПМК-148 А.В.Іскры, дырэктару РУП бытавога абслугоўвання В.С.Кічуку. Словы ўдзячнасці за цеснае супрацоўніцтва з клубам былі выказаны галоўнаму рэдактару газеты “Праца” К.У.Крэчка, дырэктарам СШ №2 і №3 г.п.Зэльва А.М.Лукашэвіч і М.К.Літвінчыку.

Цёпла і сардэчна павіншаваў зэльвенскіх каратыстаў з юбілеем намеснік старшыні райвыканкама **Валянцін Семяняка**. Ён адзначыў важкі ўклад спартыўнага клуба ў фізічнае выхаванне падростаючага пакалення, фарміраванне ў дзяцей і падлеткаў здаровага ладу жыцця. Трэнеру клуба



Уладзіміру Ламеку за плённую і творчую працу Валянцін Міхайлавіч уручыў Падзячнае пісьмо старшыні райвыканкама.

З прывітальным словам да юбіляраў звярнуўся старшыня Беларускай федэрацыі шатакан каратэ-до **Андрэй Вількін**. Ён падзякаваў ім за высокія дасягненні на рэспубліканскіх і міжнародных спаборніцтвах, развіццё шатакан каратэ-до і ўручыў кіраўніку клуба кубак Беларускай федэрацыі каратэ.

Са знамянальнай падзеяй зэльвенскіх каратыстаў павіншавалі благачынны Зэльвенскай акругі протаіерэй **Георгій Субаткоўскі**, начальнік аддзела па справах моладзі райвыканкама **Марына Сіцько**, старшыня прафкама прадпрыемства “Ваўкавыскія электрасеткі” **В.І.Астукевіч**, першы старшы трэнер зборнай каманды Беларусі па каратэ **Алег Кірыенка**, а таксама прадстаўнікі федэрацыі каратэ, кіраўнікі клубаў і арганізацый, былыя выпускнікі клуба “Фудасін”. Граматамі клуба былі адзначаны ўсе, хто дапамагае развіццю каратэ на Зэльвеншчыне і ў рэспубліцы.

У час урачыстага мерапрыемства адбыліся паказальныя выступленні выхаванцаў клуба “Фудасін”. Прыгожымі канцэртнымі нумарамі парадавалі юбіляраў і гасцей лепшыя выканаўцы з устаноў культуры.

## ПЕРШЫНСТВА БЕЛАРУСІ

У другі дзень праходзіў Чэмпіянат Рэспублікі Беларусь па шатакан каратэ. У ім прымалі ўдзел больш падрыхтаваныя і вопытныя спартсмены, многія з якіх неаднаразова паспяхова выступалі на рэспубліканскіх і міжнародных спаборніцтвах.

Спаборніцтвы праходзілі адразу на двух татамі. Ужо з першых хвілін



пачалася напружаная барацьба за прызавыя месцы. Фармальныя практыкаванні чэмпіянату, у параўнанні з першынствам, больш складаныя, да ўдзельнікаў прад'яўляюцца больш высокія патрабаванні. Таму нават самая нязначная памылка ці недакладнасць можа каштаваць спартсмену прызавога месца.

Як на першынстве, так і на чэмпіянаце ў малодшай узроставай групе вызначыўся

Кірыл Шышко. Ён прынёс нашай камандзе першую залатую ўзнагароду. Залатыя медалі ў гэтым раздзеле саборніцтваў заваявалі Анастасія Мацюк, Ан-дрэй Жыліч, Максім Макей. У старэйшых узроставых групах яны атрымалі сярэбраныя і бронзавыя ўзнагароды. Сярэбранымі прызёрам у малодшай узроставай групе стаў Кірыл Малімонаў.

Напружаная барацьба за прызавыя месцы разгарнулася паміж зэльвенцамі і прадстаўнікамі мінскіх спартыўных клубаў у камандным ката. Сярэбраным прызёрам у гэтым раздзеле стала тройка ў складзе Кірыла Гогаля, Анастасіі Мацюк і Кірыла Рыбака, бронзавымі – групы ў складзе Алега Копача, Кірыла Малімонава і Арцемія Чыжэўскага, Андрэя Жыліча, Максіма Макея і Рамана Моські.

Самыя напружаныя і захапляльныя паядынкі адбыліся ў іпон кумітэ (для больш вопытных) і камандным кумітэ. Працягласць паядынкаў тут – да дзвюх хвілін, але яны патрабуюць значных фізічных і псіхалагічных намаганняў, тэхнікі выканання, канцэнтрацыі сілы волі, самавалодання. Даволі складаныя паядынкі былі ў Анастасіі Мацюк: саперніцы пераўзыходзілі дзяўчынку па росце. Але спартсменка ўмела атакавала, выкарыстоўваючы спрыяльныя моманты. У гэтым раздзеле Анастасія стала бронзавым прызёрам. Пераможна завяршыў усе паядынкі Максім Макей. Высокае спартыўнае майстэрства, адточанае падчас працяглых шматгадовых трэніровак, імгненная рэакцыя, імкненне да перамогі – вось галоўны сакрэт яго поспеху.

Сярэбранымі прызёрамі ў гэтым раздзеле сталі Кірыл Гогаль, Андрэй Жыліч, Раман Моська. Чацвёртае месца заняў Андрэй Свістун.

Паспяхова выступілі зэльвенцы ў камандным кумітэ. Чэмпіёнам у гэтым раздзеле стаў Іван Гарчычка, бронзавымі прызёрамі – Кірыл Малімонаў, Кірыл Шышко. Чацвёртае месца заняў Кірыл Рыбак.

Акрамя медалёў, некаторыя нашы спартсмены атрымалі спецыяльныя ўзнагароды: **Уладзіслаў Ганчарэнка** – “Самаму юнаму пераможцу”, **Іван Семяняка** – “Прыз прагрэсу”, **Андрэй Жыліч** – “Лепшы ў камандзе Зэльвенскага раёна”.

Судзейская брыгада ацэньвала спартсменаў аб'ектыўна, таму ніякіх спрэчных пытанняў не ўзнікала, вынікі падводзіліся вельмі хутка. У склад судзейскай калегіі і сакратарыята ўваходзілі і зэльвенцы Іван Мацюк, Яніна Макей, Святлана Малімонава, Вольга Лозка, Алена Ганчарэнка, Ганна Ганчарэнка, Таццяна Якубовіч, Алег Хадукін, Юрый Семяняка, Дзяніс Воднік, Аляксей Жамойцін і многія іншыя. Дзякуючы іх адказнасці, арганізацыйным здольнасцям саборніцтва прайшлі на высокім узроўні.